

Агляд сайтаў, прысвечаных нефармальнай адукацыі


www.trainings.ru

Расійскі сайт www.trainings.ru прысвечаны кароткатэрміновым праграмам навучання — перспектыўнаму і цікаваму накірунку на рынку адукацыі. Сайт мае на мэце зарыентаваць карыстальніка ў выбары якаснага, прэстыжнага, сучаснага кароткатэрміновага навучання і адукацыі ў сферы прафесійна-асобаснага росту. Тут можна знайсці інфармацыю аб спецыялізацый кампаній, што ажыццяўляюць кароткатэрміновае бізнес-навучанне ў Маскве і рэгіёнах, аб праграмах трэнінгаў і семінараў, новых тэхналогіях навучання, навінках і навінах трэнінгавага рынку. Акрамя таго, сайт прадастаўляе магчымасць абмяркоўваць перспектывы развіцця і стандарты якасці кароткатэрміновага навучання ў Расіі.

На сайце можна атрымаць поўную інфармацыю па рынку трэнінгавых паслугаў, азнаёміцца з раскладам трэнінгаў і календаром мерапрыемстваў (выставы, канферэнцыі, клубы і інш.) на год. Тут ёсць адрасна-даведачныя базы дадзеных трэнінгавых кампаній Масквы і рэгіёнаў, якія ажыццяўляюць кароткатэрміновае навучанне, базы дадзеных вучэбных праграм, свабодна практыкуючых трэнераў. Цікавымі і карыснымі могуць быць аналітычныя аглядныя артыкулы і дыскусіі па актуальных праблемах кароткатэрміновай адукацыі.

Дадзены сайт адрасаваны спецыялістам службаў працы з персаналам; кіраўнікам арганізацый, зацікаўленым у развіцці сваіх супрацоўнікаў; трэнерам; людзям, якія імкнуча да прафесійнага і асобаснага росту і клопацца аб сваёй кар’еры.

Дадзены сайт адрасаваны спецыялістам службаў працы з персаналам; кіраўнікам арганізацый, зацікаўленым у развіцці сваіх супрацоўнікаў; трэнерам; людзям, якія імкнуча да прафесійнага і асобаснага росту і клопацца аб сваёй кар’еры.



www.intertraining.org

Дадзены сайт з’яўляецца Інтэрнет-рэсурсам расійскай міжрэгіянальнай грамадскай арганізацыі трэнераў і кансультантаў “ІнтэрТрэнінг”. “ІнтэрТрэнінг” — гэта аб’яднанне прафесіяналаў, якія займаюцца навучаннем і развіццём арганізацый на аснове сучасных метадыч кансультавання і інтэрактыўнага навучання з улікам каштоўнасцей і ідэалаў грамадзянскай супольнасці. “ІнтэрТрэнінг” стварае ўмовы для прафесійнага росту, абмену інфармацыяй і ўзаемнай падтрымкі трэнераў і кансультантаў праз злучэнне рэсурсаў сябраў арганізацыі, імкнуча да аб’яднання трэнераў і кансультантаў, працуючых ва ўсіх трох сектарах грамадства (дзяржава, бізнес, некамерцыйныя арганізацыі).

На сайце www.intertraining.org можна знайсці кароткае апісанне праектаў, што рэалізуюцца “ІнтэрТрэнінг”, анонсы праводзімых адукацыйных мерапрыемстваў, каталог выдаваемай літаратуры, якую можна заказаць непасрэдна па Інтэрнэце, багаты метадычны фонд (артыкулы, кнігі). Акрамя таго, у карыстальнікаў ёсць магчымасць паўдзельнічаць у Інтэрнет-канферэнцыях альбо азнаёміцца з матэрыяламі штогадовых канферэнцый арганізацыі.

